

**Вячаслаў Швед (Гародня)  
доктар гістарычных навук,  
праектар па навуковай работе ГА ПКіПКРА**

## **Землі Беларусі ў расейскай урадавай палітыцы (1772-1863 г.)**

Землі Беларусі былі далучаныя да Расейскай імперыі пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай (*далей - РП*). Страна незалежнасці Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 1772, 1793 і 1795 г. адбывалася прыкладна па аднаму і таму ж сцэнарыю: 1) дыпламатычныя перамовы з будучымі саўдзельнікамі захопу тэрыторыі РП; 2) стварэнне там праразейскай канфедэрацыі; 3) увод расейскіх войскаў на тэрыторыю РП; 4) анексія земляў Беларусі; 5) легалізацыя апошняй на сейме РП; 6) прысяга насельніцтва захопленых земляў расейскаму імператару.

Насельніцтваземляў Белай Русі і Літвы апынулася ў краіне, якую Фрыдрых Энгельс называў “апошнім аплотам агульнаеўрапейскай рэакцыі”, а Уладзімер Ленін – “турмой народаў”<sup>1</sup>. Беларусь апынулася паміж Польшчай (таксама страціл дзяржаўнасць), якая ўвасабляла заходнюю цывілізацыю і яе вольнасці, і Расеяй, якая ўяўляла сабою ўсходні, азіяцкі дэспатызм.

Галоўнымі задачамі расейскай урадавай палітыкі на землях Беларусі былі інтэграванне і русіфікацыя, выкараненне польскага нацыянальна-вызваленчага руху. Усё гэта называлася “рускай справай” у заходнім рэгіёне Расейскай імперыі. Слушна піша гісторык Ю. Драгун, што згодна з тэорыяй “Масква – трэці Рым” Москва ўзяла на сябе функцыю аб’яднання ўсіх праваслаўных народаў пад эгіданом рускага цара, “вызваленне іх ад каталіцкага прыгнёту”. Адсюль вынікала канцепцыя “вызвалення заходняй Русі (пазней – “Заходняй Pacei”) ад прыгнёту палякаў, літоўцаў і каталіцкай царквы”<sup>2</sup>.

Пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай мерапрыемствы ўсіх расейскіх імператараў перыяды 1772 – 1863 г. былі накіраваныя на то, каб “вярнуць гэтаму краю былы рускі выгляд, заслонены чужымі новаўводзінамі і парадкамі”<sup>3</sup>. У палітыцы гэта знайшло сваё адлюстраванне ў русіфікацыі альбо “овеликорушэнні народа”, як пісаў Максім Багдановіч<sup>4</sup>. Яшчэ А. Станкевіч падметіў, што пераўтварэнню “народнага духу” ў Беларусі мелі служыць “рэформа асветы, увядзенне ра-

<sup>1</sup> Энгельс Ф. Внешняя политика русского царизма // КМаркс, Ф.Энгельс. Соч. Москва, 1962. Т. 22. С. 13, 51; Ленин В.И. О национальной гордости великороссов // Полн. собр. соч. Т. 26. С. 107.

<sup>2</sup> Драгун Ю. Пра ўніяцтва і дзяржаўную палітыку // ЛіМ. 1990. 5 студз. № 1 С. 14.

<sup>3</sup> Турчинович А. Столетие Гродненской губернии: Историч. очерк. 1802-1902 // Виленский календарь на 1903 г. Вильно, 1902. С. 173.

<sup>4</sup> Багдановіч М. Беларусы // Поўн. збор твораў. Мінск, 1995. Т. 2. С. 119-125

сейскай мовы, цывільныя і крымінальныя расейскія судовыя процэдуры, скасаванне вуніі, прыцягненне шляхам палёгкаў і прывілеяў на Беларусь чыноўнікам з расейскіх губерняў і г.д., нарэшце, каланізацыя беларускіх губерняў сялянамі з губерняў расейскіх”<sup>5</sup>. Усё пералічанае і ўключае русіфікацыя.

Палітыка расейскага ўраду ў адносінах да Беларусі была лагічнай для завеёніка і нагадвалага такую ж палітыку двух іншых узельнікаў падзелаў Рэчы Паспалітай – Аўстрыі і Пруссіі\*. Тыя праводзілі ў заходніх правінцыях бытой канфедэрациі палітыку знішчэння “пальшчызы”, называемую “германізацыяй” ці “анямячваннем”. Апошняе знайшло сваё адлюстраванне ў зямельнай, карнай, саслоўнай, адміністрацыйнай, адукацыйнай і канфесійнай палітыцы прускіх уладаў<sup>6</sup>. Нават сродкі ажыццяўлення русіфікацыі і анямячвання былі падобныя:

- канфіскацыя, секвестр, каланізацыя захопленых земляў;

- дэпартацыя, ссылка найбольш актыўных элементаў заваёванага народу; у

Расейскай імперыі – жандармскія акругі і ваенныя пасяленні;

- падбухторванне сялянства супраць шляхты;

- уладкаванне агульнай сістэмы кіравання і суда з прыцягненнем агульнага заканадаўства, адзінага справаводства і дзяржаўнай мовы;

- распаўсюджванне расейскай (або нямецкай) сістэмы адукацыі з выкладаннем на мове захопніка, а таксама яго культуры;

- умацаванне дзяржаўнага веравызнання і царквы на далучаных землях, выцясненне або ліквідацыя іншых веравызнанняў.

На працягу даследуемага перыяду палітыка царызму не была аднастайнай і прамалінейнай. У беларускай гісторыяграфіі звычайна вылучаецца Лістападаўскае паўстанне 1830 – 1831 г., як этапная мяжа ў палітыцы царызму ў Беларусі<sup>7</sup>. Даследчыкі здзяйснілі таксама змену палітыкі пасля франка-рускай вайны 1812 г.<sup>8</sup> Але да гэтага часу няма перыядызацыі расейскай палітыкі на землях Беларусі ў перыяд 1772 – 1863 г. Мы прапаноўваем сваю:

### I. Кацярынінскі перыяд.

1. 1772 – 1794 г. – ад першага падзелу Рэчы Паспалітай да паўстання 1794 г.

2. 1794 – 1796 г. – ад паражэння паўстання 1794 г. да канца царавання Кацярыны II.

<sup>5</sup> Станкевіч А. З гісторыі русіфікацыі Вялікалітвы. Нью-Йорк, 1967. С. 4.

\* (Заду́га рэд.) Недакладнасць, бо Аўстрыя на далучаных землях Рэчы Паспалітай праводзіла палітыку нацыянальна-культурнай аўтаноміі.

<sup>6</sup> Грабеніцкі В. История польского народа. Санкт-Петербург, 1910. С. 402-408, 411, 413; Корнілов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае: Материалы для истории Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. Санкт-Петербург, 1908. Вып.1. С. 10-12.

<sup>7</sup> Тумилович Г.Н. Дворянство Белоруссии в конце XVIII - первой половине XIX в.: Автограф. дис. ... канд. ист. наук. Минск, 1995. С. 11; Жмуроўскі С.Д. Палітыка самадзяржаўя ў адносінах да рускіх на Беларусі ў канцы XVIII-пач. XIX ст. // Нацыянальная палітыка расейскага самадзяржаўя на Беларусі ў канцы XVIII-пач. XIX стст.: Зб. наўук. прац /Пад агульн. рэд. А.М.Лютага. Мінск, 1995. С. 62.

<sup>8</sup> Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Мінск, 1994. Ч. 1. С. 273.

### II. Паўлаўска-Аляксандраўскі перыяд

1. 1796 – 1801 г. – цараванне Паўла I.
2. 1801 – 1812 г. – ад пачатку панавання Аляксандра I да франка-расейскай вайны 1812 г.
3. 1812 – 1825 г. – ад вайны 1812 г. да канца панавання Аляксандра I.

### III. Мікалаеўскі перыяд

1. 1825 – 1830 г. – ад пачатку панавання Мікалая I да Лістападаўскага паўстання.
2. 1830 – 1855 г. – ад паўстання да канца царавання Мікалая I.

### IV. Перыяд царавання Аляксандра II (1856–1863 г.)

Кацярына II у сваёй палітыцы адносна беларускіх земляў падкрэслівала, што не ўзяла “ни пяди чужой земли”, а толькі вярнула “искусно русские земли”. У верасні 1795 г. Кацярына II пісала М. Грому: “Пры падзеях Польшчы я не атрымала аніводнага вяршка польскай зямлі, але ўзяла тое, што самія палякі называлі і называюць Чырвоную Руссю, г.зн. ваяводствы Кіеўскае, Падолію, Валынь, з яе сталічнымі гарадамі Уладзімірам, заснаваным Уладзімірам I у 992 г. Што датычыць Літвы і Самагіці, то яны ніколі небылі Польшчаю, і так, я не маю аніводнага вяршка польскай зямлі і таму ня могу быць польскаю каралеву”<sup>9</sup>. У наказах і ўказах, даценых З.Р.Чарнышову, М.Н.Крачэтнікаму, М.В.Рапніну, Кацярына II падкрэслівала: “Мы жадаем, каб гэтыя вобласці, не толькі моцаю зброй былі нам падуладны, але каб вы сэрцы людзей, якія там жывуць, добрым, прыстайным, правасудным, паблажлівым, кроткім і чалавекалюбівым кіраваннем Расейскай Імперыі прысвоілі, каб яны самі прычыну мелі лічыць адварванне сваё ад анархіі Рэспублікі Польскай за першы крок да іх дабрабыту”<sup>10</sup>.

Усе жыхары далучаных тэрыторый павінны былі прынесці прысягу, і тады толькі ім гарантавалі захаванне правоў адпаведна іх стану. У “Плакаце”, прыкладзеным да ўказу, які павінен быў аб’явіць З.Чарнышоў, гаварылася, што Кацярына, “усыновляя” сваіх новых “падданых” і “суграмадзян”, “пацвярждае пры поўнай і неабмежаванай свабодзе ў публічным адпраўленні іх веры, таксама і пры законным кожнага валоданні і маёмаці, але... пад Дзяржаваю сваёю ўсынаўляючы, усіх і кожнага ўзнагароджвае яшчэ цяпер у поўнай меры і без усялякага выключэння ўсім тымі правамі, вольнасцямі і прывілеямі, якімі старажытныя яе падданыя карыстаюцца, такім чынам кожны стан з жыхароў далучаных земляў уступае з самога гэтага дня ва ўсё яму належачыя выгоды па ўсёй прасторы Расеі”<sup>11</sup>.

У афіцыйных актах і справаводстве землі Белай Русі, далучаныя Кацярынай II, называліся “присоединённые от Польши губернии”. У рускім грамадстве казалі:

<sup>9</sup> Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных из архива МНП. Т. 1. Учебные заведения в Западных губерниях до учреждения Виленского ученого округа га. 1783-1803 / Под. ред. И.П.Корнилова. Санкт-Петербург, 1893. С.XLVIII.

<sup>10</sup> Смородский А.П. Столетие Минской губернии. Минск, 1893. С. 16.

<sup>11</sup> Сборник грамот и договоров о присоединении царств и областей к государству Российской-му в XVII-XIX веках.Ч.1. Петербург, 1922. СТБ. 362.

<sup>12</sup> Гл.: Лаппо И.И. Западная Россия и её соединение с Польшей в их историческом прошлом. Прага, 1924. С. 15.

“Наши загадныя губернии, принадлежавшие раньше Польше”<sup>12</sup>. У кіраванні ўма-  
цаваўся, як ахаректары заваў гэта беларускі гісторык Яўген Анішчанка, “сімбіёз спад-  
чыны і наўгіны”<sup>13</sup>. На гэты контруксі даследчык Іван Лапапісаў, што захаванне быльх  
праў і парадкаў было “прайўленнем мудрасці рускай улады ў момант далучэння  
Захоўнай Рэsei да Расейскай Імперыі, бо для ўдалых пераўтварэнняў патрэбны былі і  
глыбокія веды Краю, з яго асаблівасцямі і патрэбамі, і іншыя абставіны, а не тыя, якія  
былі ў першыя гады паствія далучэння”. Але гэта, з другога боку, “захавала і яго асоб-  
ныя харектары у агульным складзе Імперыі, што павінна было падтрымліваць уяўленні  
аб ім як пра дадатак да астаттаяй Rasei, ане яе арганічнай часткі, тэрыторыі, занятай  
таксама рускім народам, які злучаецца з гэтага часу з іншымі часткамі гэтага народа,  
стварыўшымі Расею”<sup>14</sup>. Кацярына Падразу імкнулася да зліція далучаных земляў з  
іншымі часткамі імперыі, але рабіла гэта асцярожна і паступова. Яна ўводзіла “ру-  
скіе начала” – адміністрацыю, законы, суд, рускую землеўладанне, мову. Расейскі  
гісторык А. Вінаградаў пісаў: “Плыння дзяржаўнага жыцця гэтага краю з того часу  
атрымала ўжо вызначаныя харектары паствовага аб’яднання і зліція з роднаю яму  
Маскоўскай Руссю”<sup>15</sup>. Пасля разгрома паўстання 1794 г. і трэцяга падзелу Рэchy Пас-  
палітай гэтая палітыка Кацярыны II праводзілася больш упартая і настойліва, з прымы-  
неннем карных мераў (секвестр, канфіскацыя, ссылка, дэпартцыя).

Павел I і Аляксандр I ставіліся да беларускіх земляў як да сваіх “польскіх  
провінцый”. Дзекабрыст К.Ф.Рылеев на следстве заяўві: “Наш урад робіць вялі-  
кую памылку, называючы памянутыя правінцыі ў сваіх актах польскімі або наноў  
далучанымі ад Польшчы, і на працягу 30 гадоў нічога не зрабіў каб духоўна далу-  
чыць іх да Rasei”<sup>16</sup>.

Паўднёвска-Аляксандраўскуму перыяду былі харектэрныя паланафільскія  
тэндэнцыі ў розных галінах палітыкі расейскіх урадаў адносна Беларусі. “...Пад  
расейскім панаваннем паланізм развіўся ў Рускай зямлі значна мацней, чым пад-  
час працяглага панавання над ёй Рэchy Паспалітай”, – пісаў С.Шалковіч<sup>17</sup>. Пад  
“паланізацыяй” мы разумеем сістэму мерапрыемстваў дзяржаўных органаў, ус-  
тановаў культуры і адукацыі, каталіцкага духавенства па асіміляцыі беларускага  
народу. Павел I неаднойчы гаварыў (І.Пагоцкаму, Ст.Панятоўскуму, Ю.Нямцэві-  
чу, А.Чартарыйскому): “Заўсёды быў супраць падзелу Польшчы, бо гэта крок як  
непрыстойны, так і непалітычны, але ён ужо адбыўся. Ці дазволяць Аўстрыя і  
Прусія на адраджэнне Польшчы? Ці магу я сам аддаць маю частку, іх узмацніць,

<sup>13</sup> Анішчанка Я. Пачаткі татальнай русіфікацыі // Спадчына. 1998. № 5. С.18.

<sup>14</sup> Лаппо И.И. Западная Россия и её соединение с Польшей... С.12.

<sup>15</sup> Виноградов А. Краткий исторический очерк о действиях в Северо-Западном крае императрицы Екатерины II // Виленский календарь. 1900 год. Вильна, 1899. С.160.

<sup>16</sup> Восстание декабристов: Материалы по истории восстания декабристов / Под общ. ред. и с предисл. М.К. Покровского. Москва-Ленинград, 1927. Т. 4. С. 180.

<sup>17</sup> Шолкович С. Польская пропаганда в учебных заведениях Северо-Западного края // Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России / Сост. С. Шолкович. Вильна, 1885. Вып. 1. С. 242.

а сябе аслабіць? Ах, больш чым трэба дзяржава мая вяла ўжо войнаў, час нам адпачыць. Трэба паддацца аbstавіnam і жыць спакойна”<sup>18</sup>. Таму ліквідаваць вынікі падзеяў і аднаўляць РП урад Паўла I не збіраўся. Тым ненемнш, шляхта ў адресе, пададзеным Паўлу I, заяўляла, што “живучы не ў Польшчы, яна адчувае сябе як бы ў Польшчы і нават лепш, чым у сапраўднай Польшчы”<sup>19</sup>.

Палітыку спачування “польскай справе” працягваў Аляксандар I, асабліва да франка-рассейскай вайны 1812 г., пасля якой змянілася матывы адносін да беларускіх земляў і кансерватыўная плынь расейскай палітыкі перамагла ліберальнью. Польскія адраджэнцы РП спадзяваліся на Аляксандра I. Каэтан Козмац, палітычны дзеяч таго часу, у сваіх успамінах пісаў: “Засвяціў ён як зорка, а хутчэй як сонца, асвятляўшае не толькі змрочныя далягляд Польшчы, але ўсяго чалавецтва”<sup>20</sup>. А паэт польскіх легендаў Цырыон Годэбскі сведчыў: “На тэрыторыі расейскага захопу кожны цешыць сябрыгожымі надзеямі будучага”<sup>21</sup>. Але палітыка Аляксандра I была дваістай і хісталася “ад думкі аднавіць княства Літоўскае для яго наступнага злучэння з Польшчай да задумаў цалкам абрусіць яго”<sup>22</sup>. На гэта мелі ўплыў, з аднаго боку, “польскі нацыяналіст” А. Чартарыйскі са сваімі прыхільнікамі, з другога – расейскія нацыяналісты на чале з М.М. Карамзіным.

Дзякуючы дзейнасці першага, ішло збліжэнне земляў Беларусі з Каралеўствам Польскім<sup>23</sup>. “Пад апекаю Чартарыйскага Заходняя Расея так апалячвалася і лацінілася, як не апалячвалася і не лацінілася ніколі, – пісаў М.Каяловіч, – і цяпер яшчэ ёсць старыя, як у Заходній, так і Усходній Расеі, якія гавораць, што да Чартарыйскага многія з дробнага дваранства заходнерускага, хаця і лічылі сябе палякамі, але не ведалі польскай мовы, а гаварылі і пісалі па-руску (гэта значыць пабеларуску – В.Ш.). Пасля Чартарыйскага гатакіх людзей ужо не сустракалася: рускімі заставаліся толькі тыя, хто не атрымаў адукцыі, гэта значыць сяляне (беларусы), большасць бедных мяшчан”<sup>24</sup>. Другія ў “імя рускіх інтарэсаў” не дапусцілі аднаўлення “старой Польшчы” і вяртання ёй “далучаных губерняў”. Вось што пісаў М.М. Карамзін Аляксандру I: “Вы думаеце аднавіць старажытнае Каралеўства Польскае, але гэтае аднаўленне ці згодна з законам дзяржаўнага добра Расеі? Ці згодна з Вашымі свяшчэннымі абавязкамі, з Вашаю любоўю да Расеі і да самай справядлівасці? Ці можаце са спакойным сумленнем адабраць у нас Беларусю, Літву, Валынь, Падолію, умацаваную маёмы Расеі яшчэ да Вашага царавання? Ці не прысягаюць дзяржаўцы забяспечваць цэласнасць сваіх дзяржаў? … Дагэтуль

<sup>18</sup> Цыт. па: Jasienica P. Rzeczypospolita Obojga Narodów. Cz.III. Dzieje agonii. Warszawa, 1972. S. 557.

<sup>19</sup> Цыт. па: Любавский М.К. Основные моменты истории Белоруссии. Москва, 1918. С. 21.

<sup>20</sup> Kozman K. Pamiętniki. 1795-1815. T. 1. Poznań, 1858-1865. S. 243.

<sup>21</sup> Цыт. па: Kukieł M. Dzieje Polskie porządkowe 1795-1921. Wyd. 4. Paris, 1984. S. 87.

<sup>22</sup> Погодин А.Л. Наполеон и Литва // Отечественная война и русское общество. 1812-1912 /Ред. А.К.Дживедегов и др. Санкт-Петербург, 1912. Т. 3. С. 163.

<sup>23</sup> Askenazy Sz. Lukasiński. Warszawa, 1908. Т. 1. S. 218.

<sup>24</sup> Коялович М.О. Историческое исследование о Западной России, служащее предисловием к документам, объясняющим историю За паднорусского края и его от ношения к России и к Польше. Санкт-Петербург, 1865. С. CLXVIII.

нашым дзяржаўным правілам было: ні пядзі ні ворагу, ні сябру!...”<sup>25</sup>. У абодвух выпадках з жыхарамі Беларусі ніхто не лічыўся.

Мікалай I спачатку называў землі ВКЛ “былыя польскія правінцыі”, ажыхароў іх “суайчыннікі”. Пазней прыйшло разуменне, што гэты край зусім не польскі, а рускі, звязаны з ім племянным адзінствам паходжання, моваю рускай, сваім гісторычным мінульым, анасяляюць яго “издревле russkie по происхождению, нравам и навыкам жигети областей”<sup>26</sup>. На гэтым падмурку пачаў складвацца “западнорусизм”.

З навуковых публікаций дайшло да шульнага падручніка па гісторыі для 8 класа няправільнае разуменне сенацкага ўказу 18(30) ліпеня 1840 г., які, як лічаць, адмяніў найменаванні “Літва”, “Беларусь” і ўвёў назыву “Северо-Западны край”<sup>27</sup>. Равгледжаныя намі архіўныя матэрыялы і апубліканыя дакументы 1830 – 1850-х г. даказваюць, што назва “Северо-Западны край” не сустракаецца, а ўжываюцца “западные губернии”, “западный край” (радзей, чым першы тэрмін). Прычым карыстаецца імі сам Мікалай I<sup>28</sup>. Больш таго, забароненае слова “беларускі” ўжывалася ва ўрадавых дакументах. Напрыклад, указ Сенату ад 2 мая 1850 г. аб “преобразовании Белорусского учебного округа”<sup>29</sup>.

Палітыка Мікалая I была накіравана на ўзмацненне русіфікацыі і ўніфікацыі землі ў Беларусі. Спачатку асцярожная, бо “у абласцях былой Польшчы далучанай да Расеі, не адменены ні папярэдніе заканадаўства, ні судаводства, ні ўжыванне польскай мовы. Паляк, пакінуты палякам і стаўшы вернападданым цяперашніх сваіх гаспадароў, можа любіць свою мову і пераданыя ад бацькоў звычай і статуты. Калі патрытызм не выходитць з гэтага кола, то ён не з’яўляецца злачынствам ... Але калі справа прыме іншы кірунак, калі з такім патрытызмам злучаюцца мары пра будучую незалежнасць Польшчы і калі сачыненні польскіх пісьменнікаў схіляюцца да сілкавання душаў суайчыннікаў падобнымі думкамі, тады яны процілеглыя вернападданасці...”<sup>30</sup>.

Пасля 1830 – 1831 г. царскі ўрадактыўна выступіў супраць усяго, што, наяго погляд, перашкаджала поўнай інтэграцыі гэтых земляў з астатнімі тэрыторыямі дзяржавы і малю падтрымліваць польскія мары. Генерал Замойскі ўспамінаў, што Мікалай I “галосна, хаяць толькі ў размовах, выказваў, што палякі не могуць чацьці ад яго нічога большага, акрамя таго, што ўжо ёсьць і што дадзена ў Канстытуцыі. Перш за ёсць яны павінны пакінуць надзею далучэння да Каралеўства правінцый за Бугам і Нёманам. Чулі яго часам гаворачага, што папярэднік яго, Аляксандар, даўшы гэту

<sup>25</sup> Цыт. па: Лаппо И.И. Западная Россия и её соединение с Польшей... С. 27.

<sup>26</sup> Тамсама. С. 30.

<sup>27</sup> Біч М.В. Гісторыя Беларусі: канец XVIII - 1917 г.: Вучб. дапам. для вучняў 8-га кл. Мінск, 1993. С. 41.

<sup>28</sup> Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. документов и материалов. Т. 4. Минск, 1979. С. 139, 293, 306 і інш.; Сборник поста новлений по Министерству народного просвещения. Санкт-Петербург, 1864. Т. 2, отд. 1. СТБ. 368, 1139, 1141, 1143, 1299 і інш.

<sup>29</sup> Сборник постановлений по Министерству на родного просвещения... СТБ. 988.

<sup>30</sup> Arhiwum Główne Akt Dawnych, zk. Novosilcowa, zesp.arhiw. Tyzenhauzów, syg.772, a.12-21.

надзею палікам, перайшоў за межы таго, што вольна цару з пункту погляду інтэрэсаў маскоўскай дзяржавы”<sup>31</sup>. 16 верасня 1831 г. быў створаны спецыяльны “Заходні камітэт”, задачаю якога было “зраўняць Заходні край ва ўсіх адносінах з унутранымі вялікарускімі губернямі”.

Пры Аляксандры II былі зробленыя паслабленні ў польскім пытанні, што адразу заўважылі сучаснікі. Вось што пісаў К.Шыманская, тады вучань рэальнай гімназіі ў Варшаве “Усе ажылі, спадзяваючыся на лагоднейшае і справядліўшае кіраванне. Мікалаеўскія сатрапы буйнога і дробнага калібру панізілі тон і менш былі строгі. Гаварылі аб вяртанні з Сібіры... Чакалі ўзыходу новай эры ад маладога ліберальнага манарака... Распачаўся рух, ажыўленне. Пачалі шмат чытаць. Прыйшёлі лагоднейшай цэнзуры множыліся новыя выдавецтвы. Камяня звярынагадспагатызму, прыгнітаючыя жывы арганізм, адсунуліся. Наша грамадства трохі ўздыхнула пасля 25 гадоў сурогатнай зняважаючага прыгнёту”<sup>32</sup>. Былі змяненні і ў адносінах да Беларусі. “Захаднія нашы губерні перасталі лічыцца як бы пасынкамі Рәсей, шчодраю рукою пасылаліся на іх Манаўшыя дабрадзеіствы і занялася светлая заранка новага іх дзяржаўнага жыцця, але на жаль, заранка гэтая хуткай нечаканай згасла”, – адзначыў даследчык І.А.Нікошін<sup>33</sup>. Аляксандр II працягваў палітыку ўніфікацыі і інтэграцыі заходніх губерні ў іншымі тэрыторыямі Рәсейскай імперыі, бо лічыў, што Беларускі край “ніколі не быў незалежным і ніколі не лічыўся здабыткам, а толькі адабраным ад Польшчы, як былая маёма Рәсей”<sup>34</sup>.

Якімі былі вынікі “рускай справы” на землях Беларусі адзначым словамі А.Ліпрандзі, які пабываў тут у 1895 г.: “Захадні край наш, нягледзячы на стогадоў абрусенне, далёка яшчэ не рускі край, ён не вернуты яшчэ самому сабе, руская справа знаходзіцца там далёка не так, як бы хацелася б і неабходна... у інтэрэсах яе мясцовых, так і агульнадзяржаўных... Да гэтага часу гэты край польскі... Праваслаўе і руская нацыянальнасць да гэтага часу яшчэ займаюць тут вельмі сіўплае месца, перавага іншага-племянных і іншаверных, спрадвек варожых нам элементаў да гэтага часу яшчэ моцна дае сябе адчуваць на кожным кроку”<sup>35</sup>.

Такім чынам, палітыка расейскага самадзяржаўя на землях Беларусі ўжо была адназначнай і прамалінейнай, а залежала ад палітычных абставінаў і поглядаў пануючага манарака. У залежнасці ад гэтага і вызначаны чатыры перыяды на працягу 1772 – 1863 г. Эвалюцыя царскай палітыкі ўплывала на змены ў грамадска-палітычным жыцці земляў Беларусі. Галоўнымі яе пастулатамі былі ўніфікацыя, бюрократызацыя і русіфікацыя.

<sup>31</sup> Цыт. па: Fieldman W. Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porożniackim. T. 1. Kraków, 1913. S. 38.

<sup>32</sup> Цыт. па: Romotowska F. Narodziny tajemnego państwa polskiego. 1818-1862. Warszawa, 1990 S.18.

<sup>33</sup> Столетний период русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях (1772-1872). Т. 1 / Сост. и издал И.А.Никотин. Вильна,1886. С. 30.

<sup>34</sup> Цыт. па: Fieldman W. Dzieje polskiej myśli politycznej... S.334-335.

<sup>35</sup> Ліпрандзі А.П. Русское дело в Западном крае. Санкт-Петербург, 1885. С. 28.